



**Праграма прэзентацый і круглых сталоў
Presentations and Round Tables Programme**

**8 кастрычніка, 17.00-18.30
October 8th, 17.00-18.30**

<p align="center">Прэзентацыя серыі выданняў на беларускую тэматыку ў Нямеччыне Мадэратар – Кузьма Козак.</p> <p>1. Прэзентацыя зборніка артыкулаў: Bunte Flecken in Weißrussland. Erinnerungsorte zwischen polnisch-litauischer Union und russisch-sowjetischem Imperium / Пярэстыя плямы ў Беларусі. Месцы памяці паміж Рэччу Паспалітай і расійска-савецкай імперыяй (Томас Бон / Thomas Bohn). 2. Прэзентацыя кнігі (дысертацыі): Tschernobyl in Belarus. Ökologische Krise und sozialer Kompromiss (1986-1996) / Чарнобыль у Беларусі. Экалагічны крызіс і сацыяльны кампраміс (1986-1996) (Аляксандр Далгоўскі / Aliaksandr Dalhouski). 3. Прэзентацыя кнігі (дысертацыі):: Entstalinisierung auf Weißrussisch. Krisenbewältigung, sozioökonomische Dynamik und öffentliche Mobilisierung in der Belorussischen Sowjetrepublik 1953-1965. / Дэсталінізацыя па-беларуску. Пераадоленне крызісу, сацыяльна-эканамічная дынаміка і грамадская мабілізацыя ў Беларускай ССР у 1953-1956 гг. (Райк Эйнакс / Rayk Einax) 4. Прэзентацыя кнігі (дысертацыі) Юліяна Мульбаўэра: Kommunizieren und Partizipieren im „entwickelten Sozialismus“: Die Wohnungsfrage im Eingabewesen der Belorussischen Sowjetrepublik (Julian Mühlbauer) / Камунікацыя і партыцыпацыя ў перыяд “развітога сацыялізму”: жыллёвае пытанне ў зваротах да ўладаў Беларускай ССР. 5. Прэзентацыя кнігі (дысертацыі): The Repressive factors of USSR’s internal policy and everyday life of Belarusian society (1944-1953) / "Рэпрэсіўныя фактары ўнутранай палітыкі СССР і штодзённае жыццё беларускага грамадства (1944-1953)" (Ірына Кашталіян / Iryna Kashtalian)</p>	<p align="center">17.00 - 18.30</p>	<p align="center">Donelaičio 52, 508 a.</p>
<p align="center">Ігар Кулікоў Прэзентацыя беларускага перакладу “Рыгведы” Ihar Kulikou Presentation of Belarusian translation of Rigveda</p>	<p align="center">17.00 - 17.45</p>	<p align="center">Donelaičio 52, 404 a.</p>
<p align="center">Прэзентацыя Спецыяльнага яўрэйскага нумару часопісу "Belarusian Review" (Belarusian Review, Special Jewish Issue, 2016)</p> <p>Гэты акадэмічны нумар ёсць вынікам праекту, у межах якога аб'яднаны высілкі часопіс “Belarusian Review,” ягоная онлайн-платформа "The Point Journal", Цэнтр даследаванняў дзяспары Гальштэйн-Горэн пры Тэль-Авіўскім універсітэце і Цэнтр беларускіх даследаванняў у Канзасе. Артыкулы, змешчаныя ў нумары, ў значнай ступені прадстаўляюць дапрацаваныя даклады яўрэйскай секцыі IV Кангрэсу. Вядоўцы і арганізатары прэзентацыі - др. Кірыл Касцянян (галоўны рэдактар "Belarusian Review") і праф. Захар Шыбека (ініцыятар яўрэйскай секцыі IV Кангрэсу і навуковы рэдактар Спецыяльнага яўрэйскага нумару часопісу "Belarusian Review"). Меркаваныя ўдзельнікі: Іна Соркіна, Андрэй Кіштымаў, Алесь Смалянчук, Ганна Васілевіч</p>	<p align="center">17.45 - 18.30</p>	<p align="center">Donelaičio 52, 404 a.</p>
<p align="center">Прэзентацыя Стыпендыяльнай праграмы Ураду Рэчы</p>		

<p align="center">Паспалітай імя Кастуся Каліноўскага - – II</p> <p>Удзельнікі – Ян Маліцкі, Мацей Вільчынскі.</p> <p>Прэзентацыя мае мэтай прадставіць новую формулу стыпендыяльнай праграмы Ураду РП імя Кастуся Каліноўскага, якая пасля 10-гадовага навучання студэнтаў з Беларусі ў польскіх універсітэтах пераўтворана ў стыпендыяльную праграму для спецыялістаў. Першы набор на Праграму паводле новай формулы агучаны ў гэтым годзе.</p> <p>Стыпендыі надаюцца на рэалізацыю індыўідуальных гадавых стажыровак, для праектаў, якія датычаць шырока зразумелай трансфармацыі. Агульны час трывання стажыроўкі і моўнага курса складае 10 месяцаў.</p> <p>Галоўным патрабаваннем для кандыдатаў з’яўляецца завершаная вышэйшая адукацыя ў галіне гуманітарных, сацыяльных, эканамічных і юрыдычных навук. Таксама патрабуецца веданне польскай мовы на ўзроўні, які дазваляе зразумець тэматычныя лекцыі і карыстацца прафесійнай літаратурай.</p>		
<p align="center">Круглы стол “Што такое беларускія даследаванні сёння і якімі яны павінны быць?”</p> <p>Удзельнікі – Алена Гапава, Уладзіслаў Іваноў, Алла Пігальская, Таццяна Чуліцкая, Ірына Раманава.</p> <p align="center">Мадэратары – Вольга Сасункевіч, Аляксей Братачкін.</p> <p>У межах дадзенага круглага стала мы запрашаем абмеркаваць, што такое беларускія даследаванні сёння і як яны развіваюцца ў розных акадэмічных кантэкстах, якія традыцыі даследавання Беларусі склаліся ў англасаксонскай, франкафоннай і рускамоўнай акадэмічных прасторах і як гэтыя традыцыі суадносяцца з лакальнымі даследчымі практыкамі. Мы таксама хацелі б пагаварыць пра тое, ці з’яўляецца Беларусь асаблівым даследчым кейсам і калі так, то што робіць яе унікальнай. Нарэшце, мы прапануем абмеркаваць, якія тэмы дамінуюць у даследаваннях Беларусі, а якія, насупраць, застаюцца нерэпрэзэнтаванымі.</p>	<p align="center">17.00 - 18.30</p>	<p align="center">Donelaičio 52, 514 a.</p>
<p align="center">Прэзентацыя “Нефармальнае адукацыя ў Беларусі: выклікі дыгіталізацыі, супраць і прызнання”.</p> <p>Удзельнікі: Яраслаў Крывой, Вадзім Смок.</p> <p>Палітычная сітуацыя ў Беларусі на працягу апошніх 20 гадоў, і ў прыватнасці кантроль дзяржавы над сістэмай адукацыі, зрабілі нефармальную адукацыю важным каналам распаўсюду альтэрнатыўных ведаў і цэлых накірункаў сацыяльных і гуманітарных навук. Але ў апошнія гады праекты нефармальнай адукацыі сутыкаюцца з новымі выклікамі: змена ролі сацыяльных і гуманітарных навук у сучасным грамадстве, змена жыццёвых прыярытэтаў і запытаў сучаснай моладзі, рост інфарматызацыі грамадства і новых медыя, змяншэнне ўвагі міжнародных донараў да Беларусі і вынікаючыя з гэтага праблемы знаходжання рэсурсаў. Аналітычная папера, напісаная Цэнтрам Астрагорскага ўвесну 2016 года, аналізуе гэтыя выклікі і фармулюе рэкамендацыі для іх пераадолення.</p> <p align="center">Presentation “Non-formal education in Belarus: towards digitalisation, cooperation and recognition”</p>	<p align="center">17.00 - 18.30</p>	<p align="center">Donelaičio 52, 521 a.</p>

<p style="text-align: center;">Participants: Yaraslau Kryvoi, Vadzim Smok.</p> <p>The political situation in Belarus over the past 20 years, and in particular state control of the education system made non-formal education an important channel for dissemination of alternative knowledge and entire areas of social sciences and humanities. But in recent years the projects of non-formal education have been facing new challenges: changing role of social sciences and humanities in modern society, new life priorities and expectations of today's youth, development of information society and new media, decreasing attention of international donors to Belarus and consequent problems of financing non-formal education. The analytical paper prepared by the Ostrogorski Centre in spring 2016 analyses these challenges and formulates recommendations to overcome them.</p>		
<p style="text-align: center;">Круглы стол “Палітыка суседства ЕС у дачыні да Беларусі і Ўсходняй Еўропы” Удзельнікі – Алег Брэскі, Карына Баранцава</p> <p>Прымаючы пад увагу, што ў працэсе рэалізацыі Еўрапейскай палітыкі суседства не ў поўнай меры былі дасягнуты ўласныя інтарэсы ЕС, а таксама інтарэсы іншых актараў ЕС, а таксама, што некаторыя дзяржавы-члены ЕС і рэгіёну Ўсходняй Еўропы, ўключаючы Беларусь, - зведалі і працягваюць перажываць глыбокія пераўтварэнні, існуе патрэба ў даследжваннях працэсаў у галіне еўрапейскай інтэграцыі, а таксама ў падрыхтоўцы прафесіяналаў, якія здольныя адаптаваць інструменты супрацоўніцтва і інтэграцыі менавіта для рэгіёну Усходняга Партнерства і Беларусі. Натуральнымі суб'ектамі такіх даследжванняў і навучання з'яўляюцца універсітэты, якія належаць да суседніх краін і маюць адзіны сацыяльна-культурны кантэкст, а таксама агульную гістарычную спадчыну. Мэтай Круглага стала з'яўляецца злучэнне прадстаўнікоў універсітэтаў рэгіёну паміж сабой, абмеркаванне і стварэнне актуальнай павесткі дня ў сферы адукацыі спецыялістаў у галіне інтэграцыі, а таксама даследжванняў у сферы інтэграцыі.</p>	17.00 - 18.30	Donelaičio 52, 522 a.
<p style="text-align: center;"><i>Прэзентацыя папярэдніх вынікаў Праграмы Усходняга Партнёрства ЕСМІ</i></p> <p>Удзельнікі – Аляксандр Осіпаў, Ігар Пушкін, Андрэй Ціхаміраў, Ганна Васілевіч.</p> <p>Беларусь, Малдова і Украіна – краіны, якія сутыкаюцца з рознымі выклікамі і разам з тым маюць шматлікія дасягненні ва ўзгадненні і кіраванні сваёй этнічнай і лінгвістычнай разнастайнасцю. Мэта Праграмы Усходняга Партнёрства – палепшыць кіраванне і ўдасканаліць дзяржаўную палітыку ў мэтавых краінах дзеля папярэджання этнічнай дыскрымінацыі і падтрымання запытаў нацыянальных меншасцей у адпаведнасці з лепшымі еўрапейскімі практыкамі.</p> <p style="text-align: center;"><i>Presentation of preliminary results of the ECMI Eastern Partnership Programme</i></p> <p style="text-align: center;">Dr. Aleksandr Osipov (ECMI), Dr. Ihar Pushkin, Mr. Andzej Tsikhamirau, Dr. Hanna Vasilevich (ECMI)</p> <p>The ECMI EASTERN PARTNERSHIP PROGRAMME (EPP) addresses Belarus, Moldova, and Ukraine – countries, that face various challenges and also have numerous achievements in the accommodation and governance of their ethnic and linguistic diversity. The EPP's goal is to enhance governance and to advance state policies on the prevention of ethnic discrimination and on</p>	17.00 - 17.45	Donelaičio 52, 609 a.

the mainstreaming of national minorities issues according to European best practices in the target countries.		
---	--	--